

практыкум

практыкум

Сымон Вятрак

...А народ, ён мудры! Сіла! Каб пастаянна,
з дnia на дзень, з ночы на ночь слухаўся
ягонай мудрасьці, то й не прапаў бы...

Ненапісаны твор,

*або Чаму паэт Іван Лахтабай не застаўся з тымі,
а прыбіўся да гэных, і што з усяго гэтага выйшла*

Паэт Іван Лахтабай зачыніў за сабой дзвіверы, азірнуўся на іх, пастаяў, шчоўкнуў зашчапкай, памарудзіў яшчэ крыху, бышчам прыкідваў, ці надзеяная гэтая зашчапка, і на ўсялякі выпадак крутнуў у замку ключом – два разы. Пастаяў, падумаў, потым раскінуў рукі на ўзоруні плячэй і адразу зрабіўся падобны да пудзіла. Памыліў вуснамі ад некарэктнага парапанання, якое яму паслужліва падсунула люстэрка з трывляжу. Каб хутчэй адагнаць гэтую непамыслоту, падаўся грудзінай наперад, варухнуў рукамі і высылізнуў са скуранкі – шпурнуў яе на абдзерты яшчэ за брэжнеўскім часам фатэль. Туды ж паляцела й шапка, чамусьці мокрая. Дождж на двары? Ды не, здаецца... Здаецца, там... Зірнуў праз шкло кухонных дзвіярэй на вакно, за якім вісеў тэрмометр, але не пайшоў да яго. Якая, па вялікім рахунку, розніца, што там паказвае цяпер гэты тэрмометр? Няхай сабе там хоць трапічны сквар, хоць палярны дубар – што гэта зъменіць? Анічога. Для Івана ўсё адно запарка, і калі ён, толькі што прыйшоўшы з вуліцы, ня памятае, якое там надвор’е, то... то гэта ўжо шмат што азначае. А менавіта: гэта азначае, што ніхто за яго, Івана Лахтабая, не напіша сёньня таго, што ён мусіць напісаць.

Паныла ўздыхнуў, каторы раз праклінаючы ў думках сваю адказнную місію, і паплёўся да пісьмовага стала. Сеў, цяжка, шумна й безвыходна ўздыхнуў яшчэ раз, узяў самапіску, крутнуў яе ў пальцах, быццам зьбіраўся паказаць камусыці нябачнаму нейкі цыркавы нумар. Але ўвесе цырк ззвёўся да таго, што ён, перамагаючы солевае напластаванье ў карку, схіліўся над чистым аркушам паперы ды паволі, як некалі ў сыштку па чыстапісаныні, вывеў загаловак: «Чаму я не застаўся з тымі...». Нейкі час узіраўся ў напісане, высока ўзыняўши кусыцтвя бровы, быццам не з-пад ягонай рукі кагадзе зьявіліся гэтая слова. Колькі хвілінаў бязгучна варушыў вуснамі, потым зморшчыўся, нібы зьбіраўся вось-вось заплакаць, але не заплакаў, а толькі закрэсліў слова «тымі» і замест яго напісаў зверху «імі». Так, вырашыў, будзе карэкtnей, бо, як ні круці, а ён, Іван Лахтабай, некалькі дзясяткаў гадоў быў з... імі. Дык што ж ужо цяпер гэтых непаваротлівых, недальна-бачных, съляпых, як тыя кацяняты ў першы дзень зъяўлення на сьвет, абзываць «тымі». Н-да-а, хвіласофія, ядры яе пяты!

Саўгдануў ад сябе паперу, падняўся, заклаў па два пальцы з двух бакоў за камізэльку, як той правадыр калісці, і пачаў мераць пакой нярвовымі крокамі. Натхненьне, ядры яго, не прыходзіла. Цяпер бы сёрбнуць чагосыці моцнага – можа б і прыляцела аднекуль, прысела на стол: «Дзярзай, Іване!..». Ды каб жа гэта знацьцё!.. А калі закапрызіць? Не прыляціць? Не растлумачыш жа потым іхняму новаму пісьменьніцкаму шэфу, што не напісаў, бо натхненьне закапрызіла. Словам, не выпадае Івану сёньня рызыкаваць – занадта вялікая адказнасць. Шэф так і сказаў: «Ад твойго слова, Іван, шмат залежыць». Ах ты-ы, долечка-а!..

Яшчэ сёньня ўраныні, прадзершы вочы ад сну, Іван адразу прымусіў сябе падумаць з аптымістычным запалам: «Як добра, што ўсё скончылася!». Думака так штораніцы – для яго цяпер своеасаблівы аўтатрэнінг. Колькі месяцаў таму, прыщёгшыся дахаты пасль першай сходкі новага пісьменьніцкага хаўрусу, Іван так і сказаў сам себе на гэтым месцы: «Як добра, што ўсё скончылася!». І... засміяўся. Да кладней, прымусіў сябе засміяцца, бо... вельмі ж ужо чамусыці хацелася заплакаць. Прымкнуў дзъверы – на верхні і ніжні замкі. Скончылася! У вушах, што праўда, яшчэ гучалі бадзёрыя адгалоскі прамоваў, гукі вайсковага аркестру, бравыя загады старшыні іхняга новага хаўрусу: дзіва што – колішні вайсковец... ядры яго!.. Выпраўка, як мае быць! И вось... скончылася. Няўжо? Як добра! И ціха... Як добра!

Ён тады і сапраўды паверыў у гэта, а можа, прымусіў сябе паверыць. И некалькі дзён так ашукваў сябе: «Усё скончылася!». Ну, схадзіў ён на туую сходку, ну, пасядзеў там, ну, пападымаў руку, калі трэба было – што далей? Усё ж скончылася! Яго ж, Івана, у начальства ня выбралі, нават ніводная зараза й не прапанавала. Ён, вядомая рэч, адмовіўся б – на ліхі яму тыя пасады, якія, па ўсім відно, і ня съвецтва яму?! Так, ён адмовіўся б... Мабыць... Ды нават жа не прапанавалі!.. Ни сораму ў іх, ні, выбачайце, сумленыня... Усё паміж сабой падзялілі даўно, мабыць, зрахаваліся, а ім, радавым, кінулі кліч пасль – для масоўкі, у якасці застаўкі для тэлебачаныня. Казалі, два разы Івана бачылі ў тэлевізары – і ў навінах, і так... Адзін раз, казалі, ён сядзеў у зале і якраз галасаваў за нешта, а другі – разам з яшчэ нейкім вусатым пісакам надта ж ужо некуды съпяшаўся, адно мільгануў па экране. Куды ён там пёрся гэтак? У буфет, пэўна, з Сямёном Акрайцам шыбаваў. Яны з Сямёном як дапетрылі, што ім ужо няма чаго лавіць, бо й бяз іх усё там злоўлена-пералоўлена, дык з непа-

мыслоты і рынуліся ў буфет. Жонка потым дома пыталася: «А табе, Ваня, што, нічога і там не далі?». Адно разьвёў рукамі – адказаць жа няма чаго! Словам, сывітусы-грандыёзусы, як той Кандрат некалі пісаў. Рыхтык пра іх. На рызыку ж дзеля іх Іван пайшоў, можна сказать, на амбразуру, як Паўлік Марозай... Ці хто там... Гнюсы... І там былі не падарункі, адкуль ён выйшаў, і тут – куды прыйшоў. Эх, завышъ бы, як таму Тузіку, на месяц, ды рынуцца ў съвет, як у капейку!.. Ды як рынешся? Як тут рынешся, калі на прывязі – пісаць во трэба: «Чаму я не застаўся...». Ах ты-ы, блін!

Усё зрабілася нялюбое: і гэты пісьмовы стол, на якім столькі ўсяго пісанага перапісана, і папера, што цярплюча чакае новых ягоных твораў, і нават кніжная паліца, на якой – варта толькі адараўца позірк ад стала – пяць ягоных, Лахтабаевых, зборнікаў паэзіі. «І ўсе ж – лёсавыя, ядры вашу!..» – прыграzi ц Іван камусыці нябачнаму кулаком. Гэтыя кнігі для Івана – стымул: працуй, піши, і будзе вынік. Ня кожнаму, Іване, дадзена, але табе... Працаваў. Пісаў. І нават калі-нікалі перапісваў. А цяпер? Ня лашчаць болей Іванава вока нават гэтыя кніжкі, бо тое, што Іван павінен напісаць сёньня... Ах, каб на цябе!... Па вялікім рахунку, калі ціха й па-шчырасьці, то Івану тая пісаніна да аднаго месца. А куды падзенешся? У хваробу кінуцца? Дык вочы ў іхняга шэфа, што той рэнтген – прасьвецяць, будзь здароў. Будзь здароў, Іван, і піши!

Ня часта Івану казалі, што і як трэба пісаць, найчасціцей ён сам даволі лоўка адчуваў «прахадзімасць» сваіх будучых твораў. Рэдка памыляўся. Адно што, у свой час даў пудла з прысьвячэннямі – гэта праўда. Што было – тое было. Нядайна Іван гэта зразумеў, ды запозыненная мудрасць, кажуць, як леташні сънег...

Было гэта яшчэ на зары Іванавай камсамольскай маладосці, калі так карцела хутчэй хоць на дыбачках дацягнуцца да тых, хто ўжо ў той час хадзіў у жывых класіках. Вось і напрысьвячаў Іван тады па сваёй дурноце вершыкаў: Васілю, Генадзю, Рыгору, Нілу, Уладзю і нават – о, чаму яму тады рукі не адсохлі, азадак чаму не засмылеў, а ў самапісцы чаму чарніла ня скончылася?! – самому... Зя-но-ну... Даўно, у мінулым стагоддзі тое было, а й цяпер яшчэ смыліць-баліць-свярбіць ды прышчы на прычыннае месца, як той вялікі старэйшы брат кажа, наганяе. Во... і цяпер... Во... Ну, дзе той супрасьцін?.. Куды яго Марфа зашкірыла на гэты раз? Ах ты, долечка!.. І ведае ж Іван, што лепш тое даўняе не прыгадваць, а вось жа возьме калі-нікалі ды й ускочыць у галаву: паспрабуй потым выгнаць – лабэціна съюдзённым потам арасіцца, пякучыя мурашы па целе, як ад гарачых уколаў, пабягуць, апошнія валасы на галаве дубарам стануць. Пакута. І ніякі ж – халера на яго! – аўтатрэнінг не дапамагае. Спрабаваў сябе супакойваць, што даўно тое было – не дапамагло. Угаворваў, што якія там тыя вершыкі, так, адно шумавінъне – каб табе што! Супакойваў сваю душу неспатольную, што не адзін ён, але многія таксама накуралесілі гэткіх жа прысьвячэнняў – як аб съценку гарох...

Ну, але на памылках, як вядома, вучацца. Цяпер то ўжо Іван – каб яго пад кулі матроса Жалезняка становілі – нікому ніводнага вершыка ні-ні. Нават жонцы. А што? Здарыцца якое ліха – даказвай потым, што ты ня слон. Марфу то, што праўда, ён пакуль мяняць не зьбіраецца, але хто яго ведае, як там і на што ў будучым пераверненца: ён жа і з ранейшага пісьменьніцкага хаўрусу не зьбіраўся выходзіць, а давялося. Ого! Каб яму калі сказалі, што

ён з таго хаўрусу, у які свойчас так цяжка, так жудасна цяжка было ўплішчыцца, ды сам, па сваёй ахвоце выскачыць?!. Жыт-туха!

Паплёўся Іван у ванну, падставіў галаву пад струмень съцюдзёной вады і доўга так стаяў – пакуль не заныла сыпіна. Спахапіўся: гэтак і заледзянець можна! Доўга цёр галаву ручніком, пакуль яна зноў не зрабілася гарачаю. Зірнуў на сябе ў люстэрка і ўбачыў там стомленага, кудлатага, змучанага жыцьцём і патрабаваньнямі часу Івана Лахтабая. Гэтае відовішча было настолькі вартае жалю, што ён гатовы быў пусыціць скупую мужчынскую съязіну. Ды часу на расслабон нямашака – трэба прымусіць сябе не распускацца. А... як? Пабрыў да пісьмовага стала, пераклаў з месца на месца аркуш паперы з загалоўкам будучага артыкулу ды скрыгнуў зубамі. Вось як гэта ўсё растлумачыць? Шэф загадаў, каб было пераканаўча. Разумнік, ядры яго!.. Сам бы пераконваў! Але што ж, ён і пераконвае – з тэлевізару вунь не вылазіць, усё даводзіць, што тыя... што ёлупы тыя, са старога хаўрусу, а ня з новага... Нялёгкая задача, tym больш, што шэф, здаецца, ніколі ня быў фантастам. Іванаў заказ, вядома, значна прасьцейшы, а толькі во паспрабуй тыя яго без валідолу ды карвалолу выкананы. Ягоныя ранейшыя сябры-таварыши, так бы мовіць, па пяру думаюць, што ім, новым хаўрусынікам, усё лёгка даецца. Якое ў халеры лёгка?! Над Іванам вунь вісіць меч праз тыя прысьвячэнні... Не ўжо, баста! І ўвогуле, досыць яго мець за дурня. Дапінаўся да іх Іван, у струнку выцягваўся, а яны?.. Яны ж, гадаё, потым – яшчэ вышэй... Доўга ён гэтак во тузайся – не здаваўся, на нешта спадзяваўся... А потым я-як бабэхнула ўсё разам!.. Дзе тыя цяпер, да каго ён так старанна дацягваўся? Дзе? Той... той... ажно за акіянам. Гэны па съвеце, як заяць, гойсае. Гэтыя тут гонар свой песьцяць. Дурні! Сядзіце там сабе на сваёй вышыні, як тыя вераб'і бяз гнёздаў, ды чырыкайце на сваіх сходках! А з Івана досыць! Ён даўно зразумеў, што яму з ім не ў адну дарожку тэпаць. Цяпер ад успамінаў пра тыя даўнія часы, калі яны ўсе былі ў адным хаўрусе, для яго – адно съверб. Не, Марфу ён некалі прыдушиць за тое, што яна так легкаважна абыходзіцца з ягоным здароўем. Куды супрасьцін заныкала?

Ня цэніць, так і не навучылася Марфа за столькі часу цаніць той вялікі прывілей, што выпаў на ейную долю – называцца жонкаю паэта Івана Лахтабая. Раней не цаніла, калі разам з ім на прыёмах з сакратарамі ды старшынякамі рознымі вінцо ды каньячок сёrbала ды не хвастом селядца, як яны ўчора з майстрам дэтэктывнага жанру Сямёнам Улівакам, а ікрой, сволач, ікрой заядала, мізінчык адтапырыўшы. Ня цэніць, гадаўка, як той Сурэпка даўней грымеў на сваю гэткую ж заядалку ікрой. Сурэпка ня вытрымаваў – кінуў сваю. Цяпер хоць лекі на месцы ды нервы таксама. А Іван не пайшоў на гэта – цягам усёй сваёй творчай біографіі мэнчыўся. У-у-у, піяўка ненасытная, куды супрасьцін упякla?

А чаму не цаніла? Бо не чытала! Ніколі, паразітка, ягонага зборнічка ў рукі не ўзяла. Ды й што там тое казаць: Марфа ды з кніжкай у руках?! Воўк з лесу прыцёгся б у іхні шматпавярховік ды здох бы пад дзъвярыма кватэрамі! Аднойчы толькі бачыў, як яна сапла над газетай, у якой ён надрукаваў верш, прысьвечаны Р. Б. І так яна тую газецину круціла і гэтак, чытала зьверху ўніз і зьнізу ўверх. Але ж было ёй тады!.. Сыпаліся варыянты. То гэтае Р. Б., пайнаму, машыністка з раёнкі, дзе Іван пачынаў калісці свой творчы шлях, то заатэхніца з былога племсаўгасу, які ён з добрых дзясятак гадоў праслаўляў на ўсіх узроўнях друкаванага слова, Марфіны ж вантробы падкормліваючы

адборнымі съвінчымі выразкамі, то паэтка з гарпасёлку, перад якой Іван некалі шлях у вялікую паэзію адчыніў (ципер тая дурніца, пасівеўшы, замест таго, каб Іванаву дабрыню памятаць, у старым хаўрусе гібее), то біляцёрка з кінатэатру, то кантралёрка з метро, то яшчэ якая вавёрка невядома адкуль. Як толькі не глузданулася Марфа за тыя тры дні, што вяла дасьледзіны ягонай творчасці, Іван і цяпер ня можа зразумець. Тры дні жыў ён тады на сухім пайку. Але трymаўся малайцом, як той юнак на дапросе. Ды й што яму было казаць? Калі б Марфа хоць крышку высокую паэзію чытала, то вельмі лёгка магла б скунекаць, што тут да чаго. Ды, навучаны сумным досьведам, Іван прадугледзеў і гэты варыянт. У яго ў запасе было – ого! – яшчэ якое алібі! Патрыятычнае! Ніводны прашчалыга ня цяўкнуў бы пасыля такога жалезнага аргументу. Але да гэтага не дайшло, неяк само сабой аціхла, бо ў Марфы іншы клопат зьявіўся.

Іван аднойчы сказануў, што гарэла б яно ўсё гарам, маўляў, ня хоча ён ужо больш быць ні з тымі, ні з гэтымі – стаміўся! Выцягнуў ён тады з шуфляды свой колішні пісьменніцкі СССР-аўскі білет, перагледзеў, ці ня зъела яго моль альбо ці не падтачыў які шашаль, ды паклаў у нагрудную кішэню – вырашыў ад усіх прашчалыгаў адбівацца гэтым білетам: во мая партыя! Маўляў, я застаўся верным свайму герайчнаму мінуламу! У-у, што тады пачалося! Марфа я-як вывернулася!.. Як жа яе разабрала!.. Як узынялася яна вулканам!.. Спадабалася, бач, аказваецца, быць жонкай паэта Лахтабая! Чытаць – дык на халеру, на ліха ёй ягоныя вершы, лепиш яна серыяльчыкаў штук пяць адначасна па розных каналах папстрыкае. Во гэта – па ёй! Гэта – калі ласка! Але каб у адзін дзень ды перастаць лічыцца жонкай паэта – ну, тут ужо пррабачце, тут ўжо вы на наша не замахваіцесь! Ну й раскрычалася! Паўдня тады Іван па кватэры бегаў, быццам ушкодзіўшыся, ніяк ня мог прыдумаць, чым жончын праведны гнеў патушыць.

– Сыціхні! – шыпей ён на яе страшнымі шэптамі. – Усіх суседзяў узынімеш на ногі, і так недзе ўжо да разетак папрыліпалі – спадзяюцца съвежы матэрыял пачуць пра падазронага нацыяналіста.

– А няхай чуюцы! – залімантавала Марфа яшчэ мацней. – Яны цябе ба-рацьбітом лічаць, а ты хочаш іхня надзеі падмануць?

Во загнула! Во куды яе панесла! Не, не дацаніў, аказваецца, Іван сваёй Марфы – яна вунь, аказваецца, якая падкаваная! Расправіў тады Іван пле-чы, акрыяў трохі – пасядзеў, падумаў і прыйшоў да высновы, што не да твару яму сыходзіць з культурніцкай арэны. Ёсьць яшчэ порах у парахаўніцах! Набычыўся ён штомоцы і вырашыў не паддавацца больш упадніцкім настроям, але змагаецца да пераможнага канца. А канец... Ён жа некалі будзе, і якая, па вялім рахунку, розыніца, хто там стане пераможцам. Івану ва ўсім гэтым адведзена сыціпляя роля – ён гэта зразумеў, зымірыўся, і на вялікае ўжо даўно не замахваецца: галоўнае, ня выкуліцца з сучаснага літаратурнага працэсу. Бо калі і надалей ўсё паймчыць гэткімі ж тэмпамі, то праз колькі гадоў у падручніках ды розных там даведніках хто застанецца? А-а-а, вось жа вам і закарачка... Увогуле, Івану здаецца, што тыя, ну... Васіль, Рыгор, Генадзь ды ўся іхня кагорта праста не дадумаліся да гэтага. Яны ня бачаць яшчэ такой небяспекі, ім здаецца, што ўсё яно нейкім чынам пераменіцца. Трасцу! Не пррабачыцца зъменаў на наш век – генералы, яны на тое і генералы, каб прыходзіць надоўга й цвёрда, бяз лішніх цырымоній трymаць тое, за што ўхапіліся. Ня выпусцяць стырно – не спадзяйцесь, Васілі, Рыгory, Нілы...

Марфа ж, яна хоць газетаў і не чытае, а, нябось, разумее, што да чаго: яна, як тыя генералы – калі ўхапілася за штосьці, то ўжо рук не адпусціць. Цяпер ёй найважней, як зразумеў Іван, захаваць за сабой ганаровае званьне паэтавай жонкі. Вось і трymаецца зубамі ды рукамі – не ўпусціць свайго, ці тут Ніл, ці новы шэф. Я-як разыюшылася тады, дык, здаецца, каб ня позыні вечар на дварэ, палящеў бы з хаты ў съвет як у капейку.

Выратаваў тэлік. Ціскануў на пульт, гук пусьціў на ўсю катушку, а там якраз прыгажунок Сымяхоўскі свае чарговыя высновы снуе, кропкі над «і» расстаўляе. Марфа яго як убачыла, так і зьнямела, рот разявіўши: аціхла, абвяла – куды што падзелася. Ён во гэтак на яе дзейнічае: якая б злосная альбо вясёлая ні была, а як убачыць яго – адразу зробіцца, што тая лебядка на баразыне ў съпякотны дзень. І пакуль гэты Сымяхоўскі з экрана ня зьнікне, да таго часу Марфа – ня Марфа, а нейкай амёба і ўсё тут. Потым ужо сяк-так адкалаышацца. А запытай у яе, што яна там такое пачула – нічагусенікі не прыпомніць. Словам, добрая на яе ўправа знайшлася. Іван як прыкмету гэта, дык на вус адразу наматаў і ва ўсе крытычныя Марфіны дні ды гадзіны пачаў уключачь Сымяхоўскага. І ціха так тады, спакойна робіцца ў хаце, не раўнуючы, як на даўнейшых партходах: дакладчык сам сабе бубніць на трывуне, а ў зале ўсе ў адключцы, кожны – пра сваё альбо пра чужое, але што не пра тое, што там бубніцца на трывуне, дык гэта дакладна.

Так і з гэтым Сымяхоўскім. Уключыць яго Іван, аціхне Марфа на паўслове, а Сымяхоўскі ўздоўж і ўпоперак праўду-матку рэжа. Ну-у, язык!.. А яшчэ – вочы... Бо некаторыя з цяперашняга тэлевізару (мусіць, горшыя съпяцы), дык тыя – заўважыў Іван – часам вочы ўбок адводзяць. Ну, зразумець іх таксама можна, бо ня так гэта лёгка, каб столькі часу такое ўсялякае малациць ды вочы ўбок не адвесці. А гэты – каб табе міргнуў, каб куды скасавурыўся: вытарашчыць вочы, круглыя, шкляныя і – проста на цябе, на цябе... У-у-у, крэпкі! Ну, там жа някрэпкіх то й не трymаюць – гэта ясна. Іван бы там не прыжыўся, бо яму неяк, прызнацца, зрученай, каб яно цішэй было. Калі па-шчырасці, дык нікога б ён і не чапаў, каб толькі яго не чапалі ды не загадвалі: рабі тое, а ня гэта, кажы тое, а ня гэта, пішы так, а ня гэта. І нікуды Іван Лахтабай не палез бы, нікуды б не ўступаў па сваёй ахвоце, нікому на вернасьць не прысягаў. Каб яго не змушалі. Тыя, каму ён некалі па сваёй дурноце вершыкаў напрысьвячаў, а яны, дарэчы, і дзякую не сказали, думаюць, што Івану цяпер манна нябесная праста ў рот ды вялізнымі сявеңкамі сыплецца. Дулю вам! У кішэні... Бо ён жа ня дурань, як гэны... каму ўсё ціха не сядзіцца, ды ён пра сваю дуліну на ўвесе съвет абвясьціў. На ліхі Івану, каб потым тая самая дуліна ды ў ягоны ж нос вярнулася?

Яны думаюць, што Іван сам у той хамут ускочыў, сам упрогся ды азадак пад пугу падставіў – наце вам, паганяйце! Ды не, Лахтабай, калі хочаце ведаць, вельмі нават любіць свабоду! Ён вельмі нават свабодалюбівы й незалежны...

Шт-то? Ён гэта што?.. Гэта ён хіба ўголас ляпнуў? Зусім... ужо?.. Расклейціся, ядры твою!.. Іван уміг абвяў, пасядзеў колькі часу, прыслухоўваючыся да гукаў за дзьвярыма – ціха нібы... На дыбачках прайшоўся па калідоры, затаіў дыханье, сагнуўся і ўзьдзеў сваё правае вуха (яно лепш чуе за левае) на замок у дзьвярах з маленъкаю адтулінай. Ціха нібыта... Зазірнуў у вочка – нікога, нібыта, калі толькі вочы не падводзяць. Бо яно ж вядома: як на благое, дык і вочы ня ўбачаць, і вушы не пачуюць. Нездар-

ма ж у народзе кажуць: ня вер вушам сваім. А народ, ён мудры! Сіла! Каб пастаянна, з дня на дзень, з ночы на ночь слухаўся ягонай мудрасыці, то й не прапаў бы. Го! Чаго там прападаць, калі ведаеш найвышэйшую таямніцу выжыванья ў любых умовах. Ці табе камунізм, ці які іншы сэлявізм, а не патонеш, бурбалкі ня пусьціш.

Цяпер то Іван гэта добра засвоіў. Праўда, пазнавата, бо намуціў ён, шчыра кажучы, трохі вады ў сваёй ступе. І даўнімі прысьвячэннямі – Васілю, Генадзю, Уладзю, і такімі-сякімі вершыкамі (цяпер хоць ты каторыя старонкі са зборнікаў выдзірай), а асабліва тостамі. Гэта было пры Шушку, каб яму там ікалася ды не пераставала, як ён намуціў-накруціў каламуці. Клюнуў тады і Іван на Шушкава: «Уключыце мікрофон». Усім уключалі, нават Баршчу ды (свят-свят!) Зянону, вось і Іван-дурань паверыў, што і яму таксама можна тады-сяды там-сям ляпнущ языком тое-сёе. Ну й было... У якім-кольвечы застольлі дадуць, бывала, Івану сказаць слова, ён спачатку набалбоча ўсяго-усялякага, як і Грышка прыстале ці Боршч ля мікрофону, набалбоча, значыцца, а напрыканцы хвацка так, па-маладзецку я-як гаркне: «Жыве...»

Ды што ж гэта – зноў хіба што ўголос вымкнулася? Не, так можна інфаркт скапіць. Разынюніўся! Даўнія ўзгадаў... На рэаліі цякушчага момента забыўся?! Ну, Іван, ты ўжо... зусім...

Зноў натапырыў вушки Іван і доўга, ажно яны пачалі, як у таго Шрэка, у трубкі закручвацца, прыслухоўваўся да гукаў за съценамі. Вухі два, а съцяны, ядры іх, ажно чатыры – паспрабуй усё за ўсімі адразу пачуць. Нядайна адзін з новых ягоных хайруснікаў вучыў: глядзі, Іван, каб ніводная чужая мыш ня ўплішчылася да цябе ў давер ды ня ўгледзела, хто там да цябе... і што ты, значыцца, у сваёй хаце вырабляеш.

Ах, жартайнікі! Навырабляеш тут – на гэткую зарплату! А ганаары? Зязюльчыны сльёзы гэта, а не ганаары! Ды за Іванаў талент у якой-небудзь Амерыцы ён бы...

Ах ты... Ды што ж гэта такое сёньня з ім робіцца?! Увесь час нейкая во навалач нецэнзурная ды недазволеная ў галаву шчэміца, а з галавы, яснае дзела, і на язык. Дысідэнцтва нейкае атрымліваецца. А Івану Лахтабаю з дысідэнцтвам гэтым не па адной дарожцы шлэпаць. Бо яно ўвесь час назад аглоблі заварочвае, а Івану, само сабой, усёй душой, усімі сілачкамі наперад неяк трэба церабіцца... Яно ўсё больш асабнячком ды па-хутарскому, а яму хаваць ад народу няма чаго. У яго ўсё ясна, надзённа, празрыста; каб і хацеў за што зачапіцца – ні фіга ня знайдзеш і ні за які сучок ці качарыжку не зачэпішся.

Іван у свой час, як толькі зразумеў, у які бок усё хіліцца, дык хоць і сумнавата яму зрабілася, але ён мужна перасіліў сябе і, моўчкі пабедаваўшы на адзіноце, усё прыняў, з усім згадзіўся, на кожны загад змусіў сябе брава казыраць: ёсьць, таварыш... А што там выпендрывацца? Што рассусольваць? Карысыці ж ад гэтага ўсё адно ніякай – адно толькі цыху атрымліваецца. А як ужо стаў Іван у шыхт надзейных сілаў, дык і казыраць трэба адпаведна, без аглядак ды лішніх маракаваньняў. Кулуары, браткі, скончыліся! Вялікага добра ад іх, як паказала жытка, няма і на некалькі пяцігодак наперад не прадбачыцца. А калі так, то й на халеры яны тады ўвогуле? На ліхі яны, тыя

калідоры-кулуары, калі няма з кім, а галоўнае, няма дзеля чаго ў іх тусавацца?

Ну, а з кім і дзеля чаго? Гэта раней было... Гэта ў даўнейшым, у tym жыцьці, у якім ён куралесцю свае прысьвячэнні, гарлаў тосты, куляў чаркі з кім хацеў... Што ўжо цяпер! Усё тое было даўно і, як кажуць мудрацы-хітрацы, няпраўда. Прынамсі, Іван цяпер ня быў бы супраць, каб тое даўняе ўзяло ды й зрабілася няпраўдай – не цягнулася за ім доўгім хвастом у новае жыцьцё. Бо з такім хвастом цяжкавата можа быць на крутых віражах, якіх цяпер хоць адбяўляй. Так нядоўга і ў каляіну з крутой пущавіны кульнуцца, а потым ужо, як некалі казаў Кандрат, і кроў, і гразь... Дык ці ня варта пазбыцца таго даўняга, непатрэбнага грузу? Зрабіць, так бы мовіць, абразаныне, і ты – чисты, быццам нявіннае немаўлятка ў пялюшках. Ды не, апошніяе парапананье не зусім карэктнае. Іван Лахтабай усё ж не немаўлятка! Ён – баец! Воін! Салдат! Таму яго і дапусьцілі ў шыхт надзеіных сілаў, больш за тое, няўзнак па-сяброўску папярэдзілі, што раздумваць асабліва не пажадана. Дык Іван і не раздумваў – узяў пад казырок. Трэба ж некалі і рашучасцьці прававіць. А тыя... Праваронілі яны, вароны, варанёнка. Ні з чым засталіся Васіль, Генадзь, Барыс, Алесь... А Іван затое на хвалі! И нясе яго плынъ глыбокая, нясе... нясе... Ну, некалі ж да нейкага берагу ды прыб'е.

Адна цнатлівая паэтка нядаўна бедавала, што мнагавата ў гэтай плыні г... ды трэсак, непамысна ёй неяк часам, бачыце, бывае ад гэтага. А ты як думала: табе тут ружы будуць сыпаць з фіялкамі? Тут, пардон, пена на хваліх перабудовы! А што? Так заўсёды было: ва ўсіх рэвалюцыях гэтага «дабра», пардон за смурод, хапала. Нічаво, як прыщерпішся, дык і съмярдзец перастане, і г... тады фіялкамі запахне. Ды й ня той час, каб занадта прынюхвацца. Што нос па ветры трэба трymаць – гэта праўда, а што прынюхвацца ды фанабэршца – дык не выпадае. Загадае шэф – і наперад! Мы выйдзем шчыльнымі радамі! Го! Яшчэ як выйдзем...

Шт-то? Ён... ён сказаў гэта ўголас, пра шчыльныя рады, ці толькі... падумаў? Ах, ты-ы!.. Вось жа бяда-а-а... Азіруўся Іван на бакі, прыслухаўся, і... Да ягоных вушэй раптам данесціся... нейкія падазронныя гукі... Абліўся паэт халодным потам, вочы заліло салёнай вадкасцю – съвету ня стала відно. Яму б выцерціся, а яшчэ лепш памыцца ці на горшы альбо лепшы выпадак рыксонай якой церануцца, а ён стаіць як той ёлуп пасярод калідора і ня тое што варухнуцца – дыхнуць байцца. Дыхайце эканомна – чыё гэта? Дзе тут прыпомніш! Ды й на якой яму халеры цяпер тое, калі во зараз возьмуць ды й прыйдуць... Па яго, Івана, прыйдуць, як раней прыходзілі па... Прыйдуць і адбяруць дакумант, што ён належыць не да старога, а да новага, самага навейшага, самага надзеинага хаўрусу. А што? Калі толькі Іван ня ў думках, а ўголас бабэхнуў пра шчыльныя рады, то ня выключана, што ваўкарэзы ўжо недзе ў дарозе – съпяшаюцца, каб Іван ня тое што выйсьці, але й стаць у той шчыльны рад не пасьпей. Бо як ня станеш, то, яснае дзела, й ня выйдзеш, і нікому ты тады бяль мом у воку ня блісьнеш, парушынкай не заколешся.

Стаяў Іван – панылы, авбялы, як тая Марфа, калі Съмяхоўскага па тэліку ўбачыць, – пакорліва чакаў. Ды раптам штосьці на яго я-я-як наляяцела! Агарнула яго раптам штосьці такое бунтарскае, супраціўнае, забытае... А, гары ж яно гарам, як усё згарэла! Рушыў Іван да дзвярэй, прыпніўся... А там... за дзвярима – нечыя крокі... нібыта... Туп... туп... Сыцілі...

Прытайліся... Не, во ізноў: туп... туп... туп... На адным месцы. Трэнірующа яны там, ці што? Пад ягонымі дзъярыма маршыруюць? Зноў Іван абвяй – увесь у слых ператварыўся. Ні носа, ні рота, ні вачэй – адны вуши. Вялікія-вялікія. Куды там – заечым альбо, выбачайце, асьліным! І ў гэтых наструненых агромністых вушы ўварваўся раптам ды пачаў мацнець гром з яснага неба... І ўжо ня туп... туп... туп... чуе Іван, але – дуг... дуг... дуг... Гэтае балючае дуганыне адбіваецца ў скронях, разьдзімае грудзіну, прэ з яе вонкі. Падысьці б, ірвануць дзъверы, а потым – на сабе кашулю: «Наце, гады! Стравяйце! Усіх не перастраляеце!». Дык жа ног няма, рук няма, зыніклі ногі-рукі – у вушы ператварыліся.

Колькі чалавек можа вышярпець? Як тая Гэлька-векавуха з іхняе вёскі калісці бедавала: «Гэтак жа й цярпук можа трэснуць!». Ды Гэлька дала сабе рады – уварвалася ўначы да бабыля Лаўрэна ў адной кашулі: «Не магу болей!». Лаўрэн напачатку не на жарт перапудзіўся, а потым... потым усім добра стала: і Гэльцы, і Лаўрэну, і калгасу, для якога Гэлька з бабылём добрую палову брыгады ўдарнікаў змайстравалі. А каб Гэлька прамарудзіла яшчэ болей? Усім было б кепска. І найперш самой Гэльцы. Дык што ж ён, паэт Іван Лахтабай, горшы за Гэльку?! Не, ён таксама гаспадар свайго лёсу!

Ірвануў-ткі Іван на сабе кашулю – толькі трэск пайшоў ды гузікі на бакі пырснулі, зрабіў пару кроکаў да дзъярэй, за якімі цяпер ужо бухала-дугала-ірвалася штосьці вялікае, дужае, агністае. Нібы той цмок пракаветны, што час ад часу ператвараецца то ў нейкую драпежную птушку, то ў мядзьведя непаваротлівага, то ў хітрую – ня дай съвет! – лісу. Ды з Івана ўжо годзе! Ён выйдзе насустрач пачвары, што прытаўся за ягонымі дзъярыма! Ён стане перад ёю, як той юны партызан з гранатай перад сусьеветным імперыялізмам, ён размахненецца штосілы i-i-i...

* * *

Пахаванье паэта Івана Лахтабая прыйшло съціпла й хутка. Марфе нехта сказаў, што калі чалавек памірае ад разрыву сэрца (і гэта незалежна, што было прычынай – страх альбо радасць), яго трэба як найхутчэй пахаваць – каб не счарнёў на вугаль. Дык Марфа й паспяшалася хутчэй усё рабіць, бо навошта ж гэта, каб ейны Іван ды гэтаксама ўчарнёў – ня мурын жа. Словам, усё было арганізавана ціха, съціпла, адпаведна Іванаваму ўкладу ў сучасны літаратурны працэс, які для яго так рана скончыўся.

Марфа, вядомая рэч, як і належыць жонцы, заводзіла:

– А на каго ж ты нас пакіну-у-уў? Што ж гэта ты такое выдума-а-аў? А куды ж ты сабраўся-я-я? Адкрый жа вочки, родненькі наш Янчка-а-а...

Некаторыя, як некалі перакладчык адной раёнкі напісаў, афіцыйныя твары моршчыліся на гэтае нязвыклае пра Лахтабая: «Янчка-а-а». Ды яны проста ня ведалі, што Іван Лахтабай на зары свайго творчага працэсу сапраўды быў не Іванам, але Янкам. Гэта потым, зьеўшы добры пуд солі на жыцьцёвых пакручастых пущавінах, прыгледзеўшыся ды прыслухаўшыся, адкуль вецер дзъме, і зразумеўшы, як непамысна можа быць, калі ты – ды супраць ветру, ён перамяніўся на Івана. А пра той час, калі быў Янкам, пастараўся і сам забыцца, і жонцы наказаў, каб тая ніколі нікому й нізаўшта ня вымкнулася. І Марфа, варта аддаць ёй належнае, ніколі й нідзе – ані слоўца. Толькі вось цяпер, на хаўтурах, калі ўжо Іван ня мог замахнуцца на яе: «Цыц, гадаўка! Сказана ж табе!», неўпрыкмет для самой сябе расклейлася ды выдала іхню таямніцу. А раней – каб табе дзе што

якое. Таму новыя браты па пяру, здаровыя, так бы мовіць, сілы з новага пісьменніцкага хаўрусу, у якім так нядоўга давялося пабыць паэту Івану Лахтабаю, гэтай патаемнай старонкі ягонага жыццярысу ня ведалі. Тыя ж, хто ведаў, на пахаваньне не прыйшлі, бо яны засталіся ў старым, неперспектыўным хаўрусе, якому нічагусенкі цяпер ня съвеціць. Нават хоць бы вось і гэткім кволым, дрыготкім язычком съвetchкі, што цяпер трымціць у галаве нябожчыка Івана Лахтабая.

Пра стары, адсталы ды неперспектыўны хаўрус і пра тое, што яму нічога ня съвеціць, сказаў у сваёй жалобнай прамове новы пісьменніцкі шэф.

— Як шкада, — вёў далей шэф, — што непрыміримы баец нябачнага фронту Іван Лахтатуй так рана пайшоў ад нас! На ягоным пісьмовым стале застаўся недапісаны твор... Гэта меўся быць вельмі цікавы, самабытны твор... Так сказаць... новае слова ў літаратуры!.. — Шэф раптам ацих, выцер насоўкай вочы, потым запэуніў Івана: — Сыпі спакойна, дружа! Твая справа не загіне. Тоё, што ты не дапісаў, мы дапішам!

Шэф яшчэ пагаварыў, раз-пораз выціраючи вочы, пакуль не прадзерлася насоўка: нетрывалыя яны цяпер, папяровыя. А яшчэ кажуць, што папера ўсё съцерпіць...

Шмат добра гаворыў шэф пра Івана, адно шкада, што ўвесь час называў яго чамусьці не Лахтабаем, а Лахтатуем — блытаўся, мабыць, ад горычы заўчастнай страты.

Ды Іван ужо гэтага ня чуў. І добра. А то яму было б, напэўна, балюча.

